

На якіх умовах нам вяртають газеты «Народная воля» і «Наша Ніва»?

«Наша Ніва» і «Народная воля» вяртаюцца ў «Саюздруку» і «Белпошту».

Палітычна ніжка умова німа. Гандлю з намі не вялі. Нам праста патэлефанаваць Усевалад Інчэўскі з Адміністрацыі презыдэнта і пайнфармаваць, што нашы «проблемы з распайсюдам будуць вырашаны».

Аднак эканамічны і юрыдычны ўмовы вяртання бязълітасны.

Паводле дамовай, «Белсаюздрук» і «Белпошта» будуць забіраць сабе 55% ад адпускной цаны. Хоць стварыць і выпусціць газету намогно цяжкі, чым яе працдаць. На прадукты гандлёвай нацэнка абмежаваная, а тут — спэкулятыўная накрутка. Да нічога не паробіш — манаполія.



Юрыдычна дагаворы складзены так, каб газеты можна было вытурыць з распайсюду ў кожны момант, а колькасць асобнікаў у продажы — абліжанаць да бясконасці.

У дамовы прыступнічаюць тры моманты: 1) дамова можа быць разарваная, калі распайсюд ажакаць нерэстабельным (увіде сабе нерэстабельнасць при 55%-ай накрутцы!); 2) дамова можа быць разарваная пры вяртанні большым за 30% (летасць была ўцечка звестак пра 50%-е

За год в мире были убиты 95 журналистов

95 журналистов в 32 странах мира были убиты во время исполнения своих обязанностей в 2008 году. Об этом говорится в ежегодном отчете организации Press Emblem Campaign (PEC), базирующейся в Женеве.

В прошлом году, по данным организации, был установлен «анти рекорд» — тогда погибли 115 журналистов.

В качестве положительных тенденций аналитики PEC отмечают резкое уменьшение числа погибших в Ираке (15 против 50 в 2007 году), что говорит об улучшении ситуации в стране. Также меньше представителей прессы было убито в Сомали (2 вместо 8) и Шри-Ланке (2 вместо 7). Однако при этом возросло число журналистов, убитых в Мексике, Пакистане, Грузии, Индии, Мексике, Пакистане, России, Таиланде, Хорватии и на Филиппинах.

Россия входит в число десяти стран, наиболее опасных для представителей прессы. В ней за год погибли четверо журналистов (в 2007 году — один), большинство из убийств были связаны с событиями на Кавказе. В Грузии за год было убито пять журналистов — как отмечено в отчете, это связано с войной в Южной Осетии.

вяртанне дэяржаўных газетаў, тым на менш, усе яны застаюцца ў кіесках), 3) пры вяртанні большым за 10% «Саюздрук» мае права скарачаць тыраж, які прымае на реалізацыю.

Вяртанне — гэта тэрмін для абазначэння колькасці непрададзеных асобнікаў. Мэханізму праверкі прайдзівасці лічбы вяртання німа.

Нам тро гады манілі пра «еканамічную нямэтазгоднасць заключэнні дамовай», то хто будзе верыць ціпер?


Нарышце — д'ябл хаваецца ў драбніцах — колькасць.

«Белсаюздрук» прыняў на распайсюд абмежаваны тыражы — напрыклад, на Менску пойдзе ўсю 2500 экзэмпляраў «Народнай волі» і 1400 асобнікаў «Нашай Ніве». Гэн. у сярэднім менш за 4 асобнікі на адзін кіес. Разымроўвацца яны будуць няроўна: дэсць па 20, а недзе па 2. Пішам пра такія драбніцы, каб вы лепей спасцілі прычыны і наступстваў падзеі, патэнцыяльныя сплюнкі.

«Народная воля» покуль мае выходзіць даўчы на тыдзень, у аўторак і пятніцу.

Дамовы прадугледжваюць магчымасць пераходу яе на штодзённыя выхад. Німа дэталяй — адноса акредытациі карэспандэнтаў, магчымасці для продажу праз крамы да іншага — якія складаюць умовы для нармальнай працы СМІ.

«НН», імаверна, вернецца ў шапкі ўжо з наступнага нумару пачынаючы. У той жа час німа пэўнасць, ці ва ўсіх рэгіёнах адначасова.



В отчете говорится, что около трех четвертей жертв погибли в «горячих точках». Из-за этого среди наиболее опасных для журналистов стран особенно выделяются Мексика и Таиланд, на территории которых за год не было военных конфликтов.

По данным организации, подавляющее большинство журналистов погибли из-за своей профессии. Также PEC отмечает, что чаще всего убийцы представителей прессы остаются безнаказанными, а расследования и процессы над ними зачастую затягиваются и не являются беспристрастными. Организация приводит в пример суд по делу об убийстве Анны Политковской.

ПРАВЫ ЧАЛАВЕКА

Сінегань 2008, № 2

Правосудие вверх тормашками

В декабре 2008 года под перевернутым вверх ногами государственным флагом судья Московского района Ольга Гусакова вынесла решение по жалобе вдовы насильственно похищенного телекомпаний ОРТ Дмитрия Завадского.

Жалоба

Светлана Завадская обжалует решение заместителя председателя Мингорисполкома Михаила Титенкова от 30 июня 2008 года, запретившего пикет 7 июля 2008 года в годовщину исчезновения Дмитрия Завадского.

«18 июня 2008 года Светланой Завадской было подано заявление в Мингорисполком с просьбой дать разрешение на проведение пикета 7 июля 2008 года в годовщину исчезновения Дмитрия Завадского, — написано в жалобе. — Светлана Завадская выступила организатором пикета, взяла на себя соответствующие обязательства. Цель пикета — привлечение внимания общественности к требованиям о реальном расследовании дел о пропавших публичных людях в Беларусь, а также к требованию принятия и ратификации Республикой Беларусь Международной конвенции для защиты всех лиц от насилиственных исчезновений. Место проведения пикета — площадь Свободы в городе Минске (на площадке около городской ратуши). Время начала пикета: 19.00. Время окончания пикета: 20.00. Планируемое количество участников — до 50 человек».



2 июля 2008 года С.Завадская получила письмо за подписью зампреда Мингорисполкома М.Титенкова о запрете акции.

«Проведение пикетирования с общим количеством участников до 50 чел. на площадке возле здания Минской городской ратуши будет создавать помехи для пешеходного и транспортного движения в районе домов, тротуаров и улиц, прилегающих к зданию Минской городской ратуши», — написал Титенков.

Протест

Светлана Завадская сочла отказ Мингорисполкома «неправомерным» и «ущемляющим право на мирные собрания».

«Невозможно представить себе акцию протеста в городе, которая, как минимум, не мешала бы пешеходам, — говорит Светлана Завадская. — Это естественные неудобства, которые сопровождают любую акцию протеста. Запрещение пикета на том основании, что он будет мешать пешеходному движению, — явный произвол по отношению к гражданам, выражают свое мнение. Что касается обоснования, что пикет будет создавать помехи для транспортного движения — это фантазия (предположения, ни на чем не основанные) заместителя председателя горисполкома».

Светлана Завадская требовала, чтобы суд отменил незаконное решение Титенкова и обязал Мингорисполком разрешить проведение пикета.

В одном из залов заседаний суда Московского района Минска государственный флаг висит именно так... Суды на такие «мелочи», похоже, внимания не обращают.

Суд

Мингорисполком на суде представляли начальник отдела общественно-массовых мероприятий управления идеологической работы Эдуард Томильчик и еще одна дама, которая почти весь процесс просидела молча.

Стоит отметить, что, приводя свои доводы суду, Эдуард Томильчик несколько раз упомянул о репутации заявительницы пикета: дескать, Светлана Завадская не раз участвовала в массовых мероприятиях, в том числе несанкционированных акциях, и у нее случались инциденты с представителями органов внутренних дел...

«Мы уже не первый раз встречаемся с господином Томильчиком в суде, — комментирует Светлана Завадская. — На одном из судебных заседаний я объяснила этому чиновнику, что мой «инцидент с правоохранительными органами» заключался в том, что сотрудники ОМОНа превысили свои полномочия, и один из них во время акции на Октябрьской площади нанес мне удар в лицо. Я обратилась в прокуратуру. Омоновцы пытались доказать, что это я на них напала. Но в итоге суд не привел к ответственности ни меня, ни их. Я не понимаю, зачем Томильчик акцентирует внимание на тех весях, которые не относятся к делу. Моя репутация не может быть поводом для отказа в проведении санкционированного пикета. Я бы посмотрела, как действовал бы этот чиновник, если бы у него пропал кто-то из родных».

Судья Ольга Гусакова решила, что Титенков не нарушил закон, запретив пикет. Поэтому жалоба Светланы Завадской оставлена без удовлетворения.

Радыялігі:
Васіль Бароні,
Марыяна Каракеўі,
Антона Валько.

Наклад: 250 асобнікаў

Друкарня на ксэрэске

Мова выдання: беларуская, руская

Распавядкодавца бісплатна

Кантакты:
e-mail: dfr@b111.ua
сайт: www.ciwr.or

Надежда

Светлана Завадская намерена обжаловать решение судьи Гусаковой в вышестоящей инстанции.

"Я считаю, что решение Минорисполкома незаконно и что закон о массовых мероприятиях противоречит Конституции, которая гарантирует гражданам Беларусь право на мирные собрания, — говорит Светлана Завадская. — А закон о массовых мероприятиях предоставляет чиновникам возможность выносить отказы по совершенно надуманным причинам. Мне хотелось бы прекратить в Беларусь практику запрещения мирных акций. Но, к сожалению, наши суды как были зависимы от власти, так и остаются. Добиться

справедливости очень сложно, но я не теряю надежды. Если понадобится, то буду обращаться в Комитет по правам человека ООН..."

КСТАТИ:

Согласно Уголовному кодексу, надругательство над государственными символами наказывается общественными работами или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до трех месяцев, или ограничением свободы на срок до одного года.

"Народная воля" №191-192 - Марина КОКТЫШ

У Берасьці затрымалі распаясюднікаў газеты

Супрацоўнікі міліцыі Ленінскага раёну Берасьця затрымалі актыўіста незарэгістраванай арганізацыі "Малады фронт" Юрыя Бакура і праваабаронцу Рамана Кісьляка.

Юры і Раман распаясюджалі газету, прысьвеченую праблемам сям'і Абрамавых, якую паводле судовага рашэння пазбавілі жытла.

Юры Бакур і Раман Кісьляк былі калі гарыканкаму, калі туды прыехалі супрацоўнікі міліцыі. Прадстаўнікі дэмакратычнага руху падалі чыноўнікам скарту, патрабуячы адміністрацыі рашэнне, згодна зь якім вulinчныя акцыі дазволена праводзіць толькі ў адным месцы — на стадыёне "Лякаматы".

Юры Бакур і Раман Кісьляк пасьпелі раздаць чыноўнікам, якія працујуць у выкананіі, калі сотні газэт. Праз падтадынны зневільісія выкіпяцілі супрацоўнікамі гарыканкаму міліцыянты, якія й затрымалі актыўіста.

Юры Бакур і Раман Кісьляк знаходзяцца ў дзяжурнай частцы міліцыі Ленінскага РУУС.

www.svaboda.org

Беларускі закон аб СМІ названы «адным з самых жорсткіх у Еўропе»



Закон аб СМІ не адпавядае міжнародным стандартам і прадугледжвае балы жорсткое пакаранне за крытыку палітыкі юладаў.

2 снежня кіраўнік дэлегацыі Еўрапарламента па сувязях з Беларуссю Яцк Пратасевіч заявіў у інтэрв'ю радыёстанцыі "Намецкая хваль" па выніках публічных слуханняў, што новы беларускі закон аб СМІ — "адзін з самых жорсткіх законаў, якія існуюць у краінах Еўропы".

Па словам польскага дэпутата, беларускі закон аб СМІ "не адпавядае міжнародным стандартам". Так, ён адзначыў "абмежавальнічыя нормы для масмедиаў", ад зместу публікацыі да складу заснавальніка СМІ, а таксама "больш жорсткое пакаранне за крытыку палітыкі кіраўніцтва".

"Мы не пакідаем надзеі, што тыя заўвагі, якія былі агучаныя еўрапейскімі экспертамі, будуть прынятые беларускім урадам", — сказаў Я.Пратасевіч.

Кіраўнік дэлегацыі па сувязях з Беларуссю паведаміў, што затым прайшло паседжанне з прадстаўнікамі Еўракамісіі, падчас якога былі прапанаваны змены у беларускім законе аб СМІ. "Мы казалі і ўзўшыкіх крохах, якія треба зрабіць беларускаму ўраду на працуга шасці месяцаў "выправавальнага тэрміну", на які прыпыненія санкцыі ЕЗ", — зазначыў ёўрападзяпут.

Я.Пратасевіч адзначыў, што "калі ўсё пойдзе добра, у красавіку наступнага года дэлегацыя зможа рэкамендаціў падаўжыць прыпыненне санкцыі".

Польскі ёўрападзяпут паказаў на магчымасць Беларусі прыняць уздел у новай палітыцы ЕЗ ўсходняга партнёрства. "Мы чакаем, што беларускі ўрад прыме прынцыпы дэмакратыі і будзе іх прытымлівацца — будзе выконваць асноўныя правы чалавека, не перашкаджаць сваёй выкананіем меркаванні і свабодзе слова. Гэта дазволіць Беларусі стаць часткай палітыкі добрачысця, якая зможа даць так шматэканоміцы і насельніцтву", — лічыцца Я.Пратасевіч.

Лаўрэатамі прэміі часопіса «Дзеяслоў» сталі Бельская, Хадановіч і Тарасаў

Лаўрэатамі прэміі літаратурна-мастацкага часопіса «Дзеяслоў» 2007 года сталі пэты Ірына Бельская і Андрэй Хадановіч, празаік Кацусь Тарасаў.

Урачыстасце ўручэнне прэміі «Залаты апостраф» адбылося 3 снежня ў мінскім Палацы мастацтваў ў межах агульнанацыянальнай кампаніі «Будзьмама».

Адкрываючы літаратурна-музычную вечарыну, галоўны рэдактар часопіса, першы намеснік старшыні Саюза беларускіх пісьменнікаў (СБП) Барыс Пятровіч зазначыў, што ўзнагарода з'яўляецца адзінай нацыянальной літаратурнай прэміяй, якой адзначаюць лепшыя творы айчынных празаікаў, пэтаў і дэбютантаў, апублікаваныя на старонках выдання.

Паводле яго слоў, традыцыйна прэмія ўручана 25 сакавіка, у дзень абавязчэння Беларускай Народнай Рэспублікі, аднак сёлета

своечасова гэта зрабіць не ўдалося. «Сярод лаўрэатаў прэміі німа многіх выбітных беларускіх пісьменнікаў, бо згодна з палажэннем аб «Залатым апострафе» на яго намінанцаў толькі тыя пэты і празаікі, чия творчасць не адзначана Дзяржаўнай прэміяй Беларусі», — сказаў Б.Пятровіч. — лічыцца, што такі падыход, а таксама ўздзенне намінаціў «За найлепшыя дэбюты» і выданне бібліятэчні часопіса «Дзеяслоў» садзейнічаюць з'яўленню новых імёнаў у беларускай літаратуре.

Лаўрэатата прэміі «Залаты апостраф» павіншавалі старшыня СБП Альесь Пашкевіч, пээт Леанід Дранко-Майскі, барды Эдуард Акулін, Зміцер Вайцюшкевіч, Альесь Камоцкі і Таццяна Беланога.

www.nn.by

"Белсат" глядзіць каля 200 тыс. беларусаў



Роўна год таму, 10 снежня 2007 году, у тэлеэтэр выйшаў першы незалежны беларускі спадарожнікавы канал Белсат. Сёння ў Варшаве, дзе знаходзіцца галоўная сядзіба тэлеканалу, падводзілі вынікі яго гадавой дзейнасці.

Выхад Белсату ў этэр 10 снежня, у Даені правому чалавеку, на быў выкладковасцю. Галоўнымі задачамі канала зьяўляюцца дэмакратызацыя Беларусі, прадстаўленне аб'ектыўнай інфармацыі, магчымасць дыскпілінамі паміж беларусамі. Белсат спраўляеца са сваімі задачамі — заяўляе сέньні дырэктара канала Агнешна Рамашэўская-Гузы. Паводле сп. Рамашэўская, як досьць непрацілычы для Белсат здолеў стаць плятформай, дзе сустракаюцца розныя погляды, ідэі, людзі; каналам, які прадстаўляе альтэрнатыўную варсю падзеяў у Беларусі, чым афіцыйны СМІ.

А. Рамашэўская-Гузы: Мы паставілі перад сабою задачу: зламаць інфармацыйную блікаду, прарапаганду беларускай тэлевізіі. Гэту задачу шмат у чым нам удалося выкананы, і мы будзем далей над гэтым працаўцаў. Але акрамя падачы інфармацыі вельмі важным для нас было стварыць прасторы для дыскпілінамі паміж беларусамі, месца для беларускай эліты, творцаў. Калі на будзе нормальны дыскпілін, то й на будзе дэмакратызацыя. Гэта мэта, магчымы, больш важная для нас, чым зламаныя інфармацыйныя блікады.

Пацверджаннем гэтаму зьяўляюцца вынікі сацыялягічнага апытаўніцтва наконт успрымання канала, якое было надаўна праведзеное ў Беларусі. Паводле кіраўніка рэдакцыі інфармацыйных передач Аляксея Дзікавіцкага, за год Белсат стаў распознавальняй маркай у Беларусі.

А. Дзікавіцкі: Паводле ўступных дадзеных, у Беларусі Белсат глядзіць прыкладна 200 тыс. чалавек. Эта даволі шмат. Нас даволі цікава паўнёўнасць з'яншчымі каналамі, якія працуяць круглыя суткі альбо

маюць 18 гадзінай этэр. Мы працуем толькі 6 гадзінай, таму гэтыя лічбы траба памножыць на нейкі коефіцыент. Што тычыцца нашай аўдыторыі, дык гэта найперш маладыя адукаваныя людзі, пераважна мужчыны.

У ліпені Белсат увайшоў на шырокадаступны ў Беларусі спадарожнік Sirius. Як вынік, быў павялічаны эфірны час, больш разнастайней стала праграма Белсату.

А. Рамашэўская-Гузы: Год таму ў этэр выйшла першая тэстовая гадзіна. Яна нам далася вельмі цікавая. Цяпер штодня ў этэр выходитца шасцігадзінная праграма. Мы пачыналі з 5-хвілінным інфармацыйным блёкам, гэта быў кароткі аглід падзеяў без вядучага. Цяпер "Аб'ектыў" выходитца два разы цігам дня, з'яўляючыся на падыходных эфірах. За год мы з'ялі больш за 40 дакументальных фільмаў. Штотыдзень мы выкупамі на некалкі цыклічных перадач. Некаторыя нашыя праграмы можна сымела называць выдатнымі, і гэта падкресляе, што мы выкупамі на некалкі цыклічных перадач. Некаторыя нашыя праграмы можна сымела называць выдатнымі, і гэта падкресляе, што мы выкупамі на некалкі цыклічных перадач.

Існаваныя Белсату залежыць аднак не толькі ад журналісту і кіраўніцтва канала. Белсат — гэта некамэрцыйны проект, які дзяліцца ўсімі. Амаль цалкам фінансуецца з сродкі МЗС Польшчы. Дэпутат польскага Сейму, чальц парламэнцкай групы па справах Беларусі Анджэй Галіці запісніц, што польская дзяржава будзе надалей падтрымліваць тэлеканал Белсат.

А. Галіцкі: 16 млн ад МЗС летасць — гэта першы крок. Цяпер патрэбны другі крок, і гэта нашая задача, каб канал атрымаў 21 млн злотых на наступны год, а спадзяюся й больш. Мы падтрымліваем развязвіцца Белсату, бо без сяроддзянасці ніколі не будзе свабоды, і палікі гэта вельмі добра ведаюць.

Год працы для тэлеканала — гэта вельмі мала, каб ацаніць яго рэалычныя вынікі. Сапраўдны ўзъёмы, які падзені, у Белсату яшчэ наперадзе. Як з'яўляў падчас сустэрні ў Варшаве супрацоўнік Белсату Сяржук Кручкоў, нельга не з'яўляюцца, што Белсат даў рэалычную магчымасць беларускай эліце выказаць свой пункт гледжанья на контрактавіцца сваёй краіны.

С. Кручкоў: Упершыню за апошнія 10-12 гадоў беларускія журналісты їх творы маюць магчымасць выказаць праграмаў сваімі пунктаў гледжанья, наяўносці, сваі бачанчыны сытуацыі. Гэта найкаштоўнейшая рэч, якую мы робім і будзем рабіць.

«Белсат» транслюеца са спадарожніка «SIRIUS» (пазыцыя 57°, палярызацыя A, частата 12 379,6 MHz) і «tsKra 1M» (пазыцыя 19,2°, палярызацыя A, частата 10 773 GAZ).

«Белсат» штодзённа выхуць шасцігадзінную праграму — ад 18:00 да 24:00 паводле беларускага часу (TG+H2).

Дзмітры Гурневіч

У Брэсце актыўіста Партыі БНФ затрымалі за спецыялісткія бюлётэні

Увечары 16 снежня ў Брэсце быў затрыманы актыўіст Партыі БНФ Яўген Сосха, які пісанаваў распаясюдзіць спецыялісткія бюлётэні абласной партнёрнай арганізацыі.

Інцыдэнт адбыўся каля 19.00 на вуліцы Маладагвардзейскай. Супрацоўнікі міліцыі праўверыў у яго документы і, выявіўшы ў актыўіста бюлётэні, затрымаў яго, паведаміў БелАПАН праваабаронца Раман Кіслак.

Я. Сосха быў дастаўлены ў Маскоўскі РАУС. Там ў яго ўзялі тлумаченні, забралі ёсць асобнікі бюлётэні, якія былі ў яго, і ў 21.30 адпушцілі без складання пратаколу.

Сябра Партыі БНФ не паспей распаясюдзіць ні аднаго асобніка выдання, які бы цалкам прысьвечені выданню з'яўляўся кватэры арганізацыі. Сябра Партыі БНФ не паспей распаясюдзіць ні аднаго асобніка выдання, які бы цалкам прысьвечені выданню з'яўляўся кватэры арганізацыі.

фатаграфія Ж.Абрамавай, якай маці і шасцігадовай сястры, выселеных разам з актыўісткай з кватэры; гісторыя канфлікту; вытрымкі з судовага рашэння суду Маскоўскага раёна Брэста, які 25 лістапада задаволіў пазоў КУП "КРЭУ Брэста" ад высыленні Ж.Абрамавай з кватэры без прадстаўлення ёй іншага жыжлы.

Як з'яўлі старшыня Брэсцкай абласной арганізацыі Партыі БНФ Зміцер Шыманскі, іх мэт — дапамагчы актыўісткамі; прыцігніць увагу грамадскасці, а таксама расплюбліканскіх і міжнародных структур да ўвагі праblemе; ініцыяваць звароты грамадзянам, грамадскіх арганізацый, вядомых палітыкі дэяччы культуры ў органы юлады з патрабаваннем адміністраціі рашэнне суду.

2 снежня на цэнтральнай плошчы Брэста прайшла акцыя пратэсту супраць высыленні з кватэры актыўісткі апазіцыі.

www.clearker97.org